

2 НАДЗЁННАЕ НОВЫ ІМПУЛЬС РАЗВІЦЦЮ АДНОСІН

12 чэрвеня 2018 г. **ЗВЯЗДА**

■ Парламенцкі дзённік

РАБОТЫ ХОПІЦЬ УСІМ

У Беларусі знаходзіцца парламенцкая дэлегацыя Індыі

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА на сустрэчы з дэлегацыяй Індыі на чале са спікерам Лок Сабхі (ніжняй палаты) парламента Сумітрай МАХАДЖАН, зазначыў: «Мы лічым, што і ў Беларусі, і ў Індыі ёсць вельмі вялікі нерэалізаваны патэнцыял па многіх кірунках. Перш за ўсё, гэта, вядома, гандлёва-эканамічнае і інвестыцыйнае супрацоўніцтва. Той тавараабарот, які ў нас дасягнуты за 2017 год, — 455 млн долараў, не адпавядае патэнцыялу нашых дзяржаў».

Таму, дадаў ён, Беларусь у першую чаргу зацікаўлена ў рэалізацыі тых праектаў, якія былі намечаны да засваення падчас візіту Прэзідэнта ў Індыю, таксама ёсць цікавасць да прыходу замежных інвестыцый у Беларусь. Уладзімір Андрэйчанка прапанаваў калегам выкарыстоўваць нашу краіну ў якасці пляцоўкі для выхаду прадукцыі Індыі на рынкі ЕС і ЕАЭС.

На думку спікера, у нас зусім не рэалізаваны патэнцыял міжрэгіянальнага супрацоўніцтва, не кажучы ўжо пра навуку, культуру, турызм і адукацыю. «Тут непачаты край работы», — рэзюмаваў ён.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў падкрэсліў: у нашай краіне разлічваецца, што гэты візіт адкрые новую сторонку ў міжпарламенцкіх адносінах, будзе садзейнічаць далейшаму ўмацаванню дружбы, узаемаразумення, развіццю супрацоўніцтва ў розных галінах — ад эканомікі і гандлю да культуры і навуцы.

У завяршэнні сустрэчы бакі падпісалі Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі і Лок Сабхай парламента Індыі.

Пазней з індыйскай дэлегацыяй на чале з Сумітрай Махаджан сустрэўся старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ.

Па выніках перагавораў беларускі сенатар адзначыў, што сустрэча атрымалася канструктыўнай, бакі імкнуцца ў поўным аб'ёме выконваць дамоўленасці.

Міхаіл Мясніковіч звярнуў увагу, што развіваецца інвестыцыйнае супрацоўніцтва. Дзякуючы кантактам на вышэйшым узроўні, а таксама парламенцкаму вымярэнню, усталяваліся адносіны даверу, таму інвестары з Індыі прыходзяць у Беларусь і працуюць над сумеснымі праектамі.

Яшчэ бакі абмеркавалі такія кірункі, як новыя тэхналогіі і маладзёжныя праекты. «Нават абмяркоўвалі праект магчымага стварэння індыйска-беларускага фільма», — сказаў Міхаіл Мясніковіч.

Акрамя таго, сенатар агучыў ідэю, што ў Беларусі можа з'явіцца «другі Вялікі камень» — у Аршанскім раёне. На яго думку, гэта можа стаць унікальным праектам, адпаведна цікавасць ёсць. Вялікая група бізнесменаў з Індыі ўжо прыезджала ў нашу краіну, каб паглядзець, якія праекты ў рамках гэтага кластара можна рэалізаваць.

У завяршэнне сустрэчы Сумітра Махаджан пакінула запіс у кнізе ганаровых гасцей Савета Рэспублікі.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ

нізацыю супрацоўніцтва яе прастора пашырылася практычна да чвэрці тэрыторыі зямной сушы, на якой пражывае амаль палова насельніцтва свету. У гэтых умовах паўнацэнная забяспечанасць прадуктамі харчавання з'яўляецца найважнейшым фактарам далейшага працвітання ШАС і ўмацавання бяспекі ў гэтым вялікім рэгіёне, падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка таксама прапанаваў стварыць спецыялізаваную экспазіцыю «АграШАС» на міжнародным форуме аграрыяў «Белагра», які штогод праходзіць у Мінску. Ён запрасіў паўдзельнічаць у ёй у 2019 годзе ўсіх сяброў і партнёраў па арганізацыі.

На палях саміту адбылася сустрэча кіраўніка беларускай дзяржавы з Прэзідэнтам Манголіі Халтмагіянам Батулгам. Падчас яе Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатова ствараць у Манголіі высокапрадукцыйныя прадпрыемствы і вытворчасці беларускай тэхнікі. Бакі абмеркавалі магчымае супрацоўніцтва ў стварэнні малочнай вытворчасці, а таксама ў сферы аўтамабільнай і сельскагаспадарчай тэхнікі, сельскагаспадарчай прадукцыі. Аляксандр Лукашэнка запрасіў Халтмагіяна Батулгу наведаць Беларусь.

Прэзідэнт Беларусі сустрэўся і з Прэзідэнтам Ірана Хасанам Раўхані, з якім абмеркаваў праблемныя пункты супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі.

Паводле БелТА.

моманту знаёмства, як даўнія сябры. Мы ўвесь час звяртаем гадзіннікі па пытаннях развіцця адносін, тэматыцы, якая ўяўляе ўзаемны інтарэс, пастаянна надаём новы імпульс развіццю двухбаковых адносін. Я гатовы і ў далейшым падтрымліваць такія цесныя кантакты», — заявіў лідар Кітая.

Наша пазіцыя ў ШАС

Кіраўнік беларускай дзяржавы выступіў і падчас пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь бачыць у ШАС арганізацыю, якая павінна ўнесці свой важкі ўклад у перамогу разважлівасці ў міждзяржаўных адносінах.

«Варожасць і канфрантацыя вядуць да росту напружанасці, узнікае небяспека сур'ёзных канфліктаў з непрадказальнымі вынікамі. У гэтых абставінах Беларусь бачыць у ШАС арганізацыю, якая павінна ўнесці свой важкі ўклад у забеспячэнне шматбаковай бяспекі, абарону міжнародных нормаў і правілаў, перамогу разважлівасці ў міждзяржаўных адносінах», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт Беларусі звярнуў увагу, што на фоне новых хваль пратэктывізму ў сусветным гандлі, якія прама ці ўскосна закранаюць практычна ўсе дзяржавы, што ўдзельнічаюць у саміце, узнікае прамая пагроза ўцягвання ў гандлёвыя войны. «Таму для ўсіх нас вельмі актуальным з'яўляецца прыняц-

це сумесных мер, накіраваных на ўмацаванне сусветнай гандлёвай сістэмы шляхам выкарыстання магчымасцяў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў эканамічнай сферы», — лічыць беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы таксама прапанаваў стварыць ІТ-экасістэму ШАС. «Прапаную ўсім нам сумесна падумаць над стварэннем агульнай электроннай платформы, скажам, «ІТ-экасістэмы ШАС», якая аб'яднае ў сабе магчымасці электронных СМІ, сацыяльных сетак, электроннага гандлю і шмат іншага», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Паводле яго слоў, гэта дасць магчымасць узмацніць кааперацыю, павысіць канкурэнтаздольнасць нацыянальных эканомік ва ўмовах глабальнага свету. «А таксама дапаможа нам гарантаваць бяспеку нашых краін», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Таксама варта задзейнічаць магчымасці Беларусі для ўмацавання харчовай бяспекі краін — удзельніц арганізацыі. «Беларусь — краіна з традыцыйна моцным і эфектыўным аграрным сектарам, высокатэхналагічнымі вытворчасцю і сельскагаспадарчым машынабудаваннем. Прапануем задзейнічаць магчымасці нашай дзяржавы па пастаўках прадукцыі ўсіх гэтых галін для ўмацавання харчовай бяспекі ШАС», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён звярнуў увагу, што пасля ўступлення ў 2017 годзе Індыі і Пакістана ў Шанхайскую арга-

■ Юбілей

СА СВЯТАМ, НАВАПОЛАЦК!

У адным з самых маладых гарадоў краіны, Наваполацку, у мінулую суботу адсвяткавалі 60-годдзе заснавання. Гэта няшмат. Але Наваполацк за гэты час дасягнуў многага. У прыватнасці, аб'ём вытворчасці прамысловай прадукцыі ў Наваполацку складае палову ад агульнага аб'ёму Віцебскай вобласці. Тут знаходзяцца айчынным гіганты «Нафтан» і «Палімір», якіх добра ведаюць далёка за межамі Беларусі.

У ліку ганаровых і, безумоўна, самых чаканых гасцей на свяце была кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля КАЧАНАВА. Яна ж — зямлячка: нарадзілася ў Полацку, вучылася ў Наваполацкім політэхнічным інстытуце. У 2007—2014 гадах была мэрм Наваполацка.

Карэспандэнт «Звязды» пацікавіўся ў Наталлі Іванаўны, наколькі, на яе погляд, адрозніваецца горад праз 10 гадоў з таго часу, як тут святкавалі 50-ы дзень нараджэння.

— А вы ведаеце, адрозніваецца! Стаў больш

прыгожы, уладкаваны. Кожны год пра гэта можна гаварыць, бо ён сапраўды дынамічна развіваецца. І кожны год тут нешта змяняецца. Я думаю, што яго найлепшая перспектыва яшчэ наперадзе! — упэўнена яна.

Наталля Качанава, віншуючы гараджан, зачытала прывітанне кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі. У ім адзначалася, што дзякуючы карпатлівай і сумленнай працы жыхароў горад стаў буйным прамысловым і культурным цэнтрам, з магутным эканамічным



фота БелТА

і інтэлектуальным патэнцыялам. Прэзідэнт выказаў шчырую падзяку ўсім, хто ствараў горад і дынамічна развівае яго сёння. «Хай і надалей гісторыя Наваполацка складаецца з вашых добрых спраў і працоўных здзяйсненняў», — пажадаў у віншаванні кіраўнік дзяржавы.

Асабіста Прэзідэнт клапоціцца аб развіцці горада нафтаперапрацоўшчыкаў. У сваім Указе (№ 220 ад 5 чэрвеня 2018 года) Аляксандр Лукашэнка ў ліку іншых даручыў наваполацкай гарадской і віцебскай абласной уладзе да канца бягучага года рэканструяваць палац для заняткаў спортам на лёдзе і пабудаваць лядовую пляцоўку пад дахам для трэніровак.

Віцэ-прэм'ер Уладзімір СЯМАШКА паведаміў, што ў наступным годзе павінны завяршыць мадэрнізацыю галоўнага ў горадзе прадпрыемства — «Нафтан». Маштабная мадэрнізацыя доўжыцца каля шасці гадоў. І ўжо зроблена больш за палову з задуманага. Агульнае аб'ём інвестыцый складае больш за 1 мільярд 640 мільёнаў долараў.

«жывую гісторыю». Напрыклад, як першабудульнікі (так з павагай тут называюць стваральнікаў горада) жылі ў палатцы. Прадэманстравалі тое, як развіваўся горад на працягу розных дзесяцігоддзяў.

На свяце можна было купіць сувеніры ў рамеснікаў, убачыць паказальныя выступленні майстроў, напрыклад адзін пры дапамозе бензалапы выразаў скульптуру. Можна было паназіраць і за выступленнем аматараў, захопленых гістарычнай рэканструкцыяй.

Увесь дзень у горадзе працавалі гандлёвыя пункты, пляцоўкі для забаў дзятвы.

Побач з эпіцэнтрам гадоўных падзей святкавання, на пошце, «Звязда» таксама вітала гасцей. Супрацоўніцы паштовага ведамства і рэдакцыі расказвалі пра «Звязду». Прапанавалі аформіць падпіску. Усім, хто пажадаў падпісацца на найстарэйшую дзяржаўную беларускамоўную газету краіны, гарантавалі ўручэнне фірменных прызоў. І гэта ўжо наша даўняя традыцыя. А ў якасці дадатковага «бонусу» частавалі цукеркамі.

Прыемна, што наша газета для многіх тутэйшых жыхароў насамрэч стала, як у дзвізе рэдакцыі: «Роднай газетай на роднай мове».

Свята Наваполацка завяршылася канцэртамі і шыкоўным феерверкам. Але не скончылася, бо было цікава людзям розных пакаленняў і ў наступны дзень.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

■